

11-га СНЕЖНЯ АДБУДЗЕЦЦА ХХIII РАЁННАЯ КАМСАМОЛЬСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ. ГАРАЧАЕ ПРЫВІТАННЕ ЯЕ ДЭЛЕГАТАМ!

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМИТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 32 (592)

Субота, 8 снежня 1984 года

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 кап.

«Наша партыя на праву ганарыца спрэвала
мі ленінскага камсамола, які ўвасабліе леп-
шыя рысы маладога пакалення краіны. Савец-
кі юнаці і дзяўчата юнацтва дэлікатна пакаленіе
ідеалам камунізму, беззапаветную адданасць

справе У. І. Леніна, самааддана працујоць на
агульнае ўспехі».

(З даклада першага сакратара ЦК
Кампартыі Беларусі М. М. Слюнко-
ва на XX пленуме ЦК КПБ).

МАЛАДОСЦІ АКРЫЛЕНЫ ЎЗЛЁТ

У ДАРНАІ працай, вы-
датнай вучобай, высо-
кай грамадска-палітыч-
най актыўнасцю сустракаюць
камсамольцы Цэнтральнага ра-
ёна ХХIII раённую спра-
вадзачна-выбарную камсамоль-
скую канферэнцыю.

Баявы дэвіз «Адзінаццатай
пляцігодді — ударную працу,
веды, ініцыятыву і творчасць
маладых!» прывёў у рэды спа-
борнічаючых за высокую
актывісці юнаці і дзяўчата.
У руху за камуністычнай
адносінай да працы ўдзельнічаюць
буйныя ў складзе камсамоль-
ской. Важкі ўклад у рагшэнне
задац 11-й пляцігодді юнацтва
228 камсамольска-маладзей-
ных калектываў, якія ахоплі-
ваюць звыш 4400 маладых ра-
ботнікаў. Многія маладзейныя
фарміраваныя сталі сапраўднай
школай працоўнага выхавання,
ініцыятарамі розных пачынаній.

Мы па праву ганарыцца
камсамольска — маладзейнымі
калектываў завода выміраль-
ных прыбораў, якія выступаюць
з ініцыятывой: плац 4,5 гадоў
XI пляцігодді — да Дня Перамо-
гі.

Юнаці і дзяўчата падтры-
малі ініцыятыву швачкі-маты-
рысткі швейнай цеха № 2
пачынанія-трыкотажнай фабрыкі «8 Сакавіка». Святланы Кра-
севіч — «ХІІ Сусветнаму фе-
стывалю маладзі і студэнтаў—
пляцігадове заданне». Сенія
раённая камсамольская арганізація
гандарыца камсамоль-
ска-маладзейных калектыва-
мі бісіквітнага цеха кандытар-
скага аддзялення «Спартак» (брыгадзір Л. Самуілава, груп-
камсир Л. Максіменка), цеха
МТС тэлеграфна-телефоннай
станцы (брыгадзір Д. Клопаў, груп-
камсир А. Карненка), па-
пашыў лёткай жычайючай сукен-
кі вытворчага аддзялення «Эле-
гант» (брыгадзір Г. Столярова,

т. ЛЮБЕЗНАЯ,
першы сакратар РК ЛКСМБ
Цэнтральнага раёна г. Гомеля

камсир Е. Казлова), участка
дробных деталей цеха № 5
станкабудаўнічага завода ім.
С. М. Кірава (брыгадзір В. Кар-
чэўскі, групкамсир П. Лобан),
брыйадар павароў становішча
№ 90 треста становішча, рэста-
рана і кафе (брыгадзір Н. Жа-
рына).

Актывна ўключыліся ў спа-
борніцтва юнаці і дзяўчата, камсамольцы — маладзейныя
калеткіўцы ў адказ на заклік
партыі па звышшанаваму па-
звышэнню прадуктыўнасці пра-
цы на 1% і дадатковому зні-
жэнню сабекшту прадукцыі на
0,5%.

Сенія можна смела сцвяр-
джыць, што рэзэрвы росту пра-
дуктыўнасці працы, эканомії
і беражлівасці ёсць на кожным
прадпрыемстве, у кожным кам-
самольска-маладзейным калек-
тыве. Вялікія значэнніе нада-
ецаць развіццю руху за павы-
шэнне кафінскага зменнісці
абстайлінгава, хутчайше дасяг-
ненне праектнай працяжкі прадукцыі,
за тое, каб поўна-
сцю, з высокай аддачай, за-
дзейнічыць вытворы і навуко-
ва-тэхнічны патэнцыял.

Актыўнаўся юнацтва, рашэнні
ХХVI з'езда КПСС, XIX з'езда
ВЛКСМ, камсамольскія арганізаціи
настоўліў авалодава-
юць ведамі ў сістэме камса-
мольскай палітычнай вучобы і
эканамічнай адукацыі. У раёне
для маладзі дзейнічаюць 206
школ і семінары, якія ахоплі-
ваюць больш 5 тыс. юнакоў і
дзяўчат.

Канкрэтныя задачы стаяць
перед камітэтамі камсамола-
раёна, выканавчыкамі бязмеж-
най адданасці спрэве Леніна,
прыкладу ўсе сілы на пасля-
ховую акцыяціўленне раённай
XXVI з'езда КПСС, XIX з'езда
ВЛКСМ, будучы і у дзе-
йствіях настоўніма авалодава-
чымі марксісцка-ленінскай тэорыі,
свята захоўваць і прымнажаць
традицыі партыі і народа, вы-
коўваць маладзь у духу патры-
ятызму і пралетарскага інтэр-
нацыяналізму, жыць, вучыцца
і працаць па-ленінску, па-
камуністычнаму.

СТУДЭНТ, АСПІРАНТ, ВУЧОНЫ

У Кіеве гонару камсамольскай арганізацыі
універсітэта ёсць фотаздымак Гіара Валіні-
чава Семчанкі. У ГДУ юнаці паступілі ад-
разу і па заканчэнні з залатым медалём го-
мельскай СПШ № 35. Вучыўся ён на фізічным
факультэце. Усе пашырэйшыя выдатнікі
рабоце і грамадскім жыцці, з'яўляючыся лени-
ским стыльсцамі.

І. В. Семчанка, закончыўшы ўніверсітэт у 1981
годзе з адзнакай 1 балу рэкомендаваны ў ас-
пірантуру. Пад навуковым кіраўніцтвам загад-

чыка кафедры оптыкі дапэнта А. М. Сердзю-
кова ён пасляхова прышоў аспірантуры курс
навучання, падрыхтаваў і гэтым днём пасля-
ховай абароніў дисертацію на атрыманне
вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматы-
чных навук.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі
універсітэта, дзяканат і кафедры фізічнага фак-
ультэта горача віншуюць маладога камуні-
ста І. В. Семчанку за знамінайшай у яго
жыцці падзеі і жадаюць иму вялікіх дзейні-
ціяў у навукова-педагагічнай дзейнасці.

МОВАЙ ЛІЧБАЎ

На ХХIII раённую камсамольскую канферэнцыю выбра-
на 687 дэлегатаў. Яны прадстаўляюць 175 пачынаній кам-
самольскіх арганізацій, якія налічваюць у сваіх радах
28645 членів.

Звыш 30% дэлегатаў заняты на паслядзіціа ѿ сфере ма-
тэрыяльнай вытворчасці. Сярод дэлегатаў канферэнцыі: ві-
зальнічыца памочніца-трыкотажнай фабрыкі «8 Сакавіка»
дэпутат Вархоніча Савета БССР Надзея Рыбак; швачка-ма-
тэрыялістка вытворчага ўдзельніцтва «Каміліт», дэпутат аблас-
тага Савета народных дэпутатаў Любов Сільчанка; вадзіцель
аўтакранаў упраўлення механизацыі № 58 будаўства № 14
Пётр Самойленка, які ўзнагароджаны знакам ЦК ВЛКСМ
«Майстар — залатыя руки».

6 дэлегатаў канферэнцыі маюць урадавы ўзнагароды.
У гонар 60-годдзя прысвячэння камсамолу імя У. І. Ле-
ніна 58 дэлегатаў ўзнагароджаны знакам ЦК ВЛКСМ «60
год з імем У. І. Леніна».

213 дэлегатаў носяць гаворове званне «Ударнік каму-
ністычнай працы». 43 — ўзнагароджаны граматамі ЦК
ВЛКСМ і ЦК ЛКСМБ, 53 — знакамі ЦК ВЛКСМ «Майстар
гвардзея XI пляцігодді», 6 — знакам ЦК ВЛКСМ «Майстар
— залатыя руки», 32 — граматамі аблкома камсамола, 35 —
гаркома ЛКСМБ 193 — Цэнтральнага райкома камсамола.

Сярод дэлегатаў канферэнцыі 187 рабочых, 122 слу-
жачых, 80 студэнтаў, 183 наўчаваныя сараднікі специяльных
навучальных установ, 51 партыяні, савецкі, камсамольскі
работнік.

188 дэлегатаў маюць вышэйшую і незакончаную вы-
шэйшую адукацыю, 387 — сараднікі і специяльную адука-
цыю.

27,1% дэлегатаў — члены і кандыдаты ў члены КПСС.

Гаворачъ дэлегаты

ПРИНОСІЦЬ ЛЮДЗЯМ РАДАСЦЬ

Будаўнічы трэст № 14 —
адна са старэйшых арганізацій
г. Гомеля. На працы дзесят-
каў гадоў будаўнікамі трэста
уздоўжілі жылыя дамы, аўт-
оекты сацыяльна-бытавога пры-
значэння. Ім ўзвесцены будын-
кі Гомельскага дзяржаўнага на-
укаўніцтва, цырка, аблкома
партыі і інш. Толькі за апошніе
тры гады ўзвесцены ў дзе-
сяянне 182 аўтакранаў, 145 тыс. м²
жылля. Неаднаразова будтраст
выходзіці пераможцамі па усе-
злонівіх і распушліканскіх спа-
борніцтваў. У гэтым немалая
заслуга камсамольцаў і молад-
зіў грацаў, якія складаюць ча-
вертую частку ўсіх колькасці
яго работнікі. Тут працаюць
12 камсамольска-маладзейных
калеткіўцаў, якія шмат разоў
выступалі з новымі пачынанімі і
ініцыятывамі, і заўжды з го-
нарам выконвалі ўзятыя аба-
значенасці.

Многія нашы камсамольцы —
іх знядзіўшы выпускнікі
прафесіянальна-тэхнічных ву-
чилишчаў. Але яны ўжо сталі
перадавікамі вытворчасці, наст-
аўтакранамі наўкі. Гэта машы-
ніст аўтакрана, член камітэта
камсамола граца І. Пётр Самой-
ленка, мулляр Любов Барабашо-
ва з'яўляецца Вольга Ус. Нед-
аднойчы гэты дружны, праца-
віты калектыў выходзіці пера-
можцам унутрытэстайскага
рэспубліканскага і абласці-
спаборніцтва. Ен мае ўзнагароды ЦК ВЛКСМ, носяць імя
60-годдзя Ленінскага камса-
мола.

Выдатна працујоць камса-
мольцы звяза пілатычнай (бры-
гадзір — Сяргей Ляшчынскі). Іншы выступілі з пачынанім: «Га-
дзёны план — да 7 лістапада» і
слова сваёі стрымлі. Цяпер
яны, як і ўсе камсамольцы і
моладзіў трэста, працаюць пад
дэвізам: «40-годдзю Перамогі
Савецкага народа ў Вялікай
Айчыннай вайне — дастойную
сурстрчы».

Многія нашы камсамольцы —
іх знядзіўшы выпускнікі
прафесіянальна-тэхнічных ву-
чилишчаў. Але яны ўжо сталі
перадавікамі вытворчасці, наст-
аўтакранамі наўкі. Гэта машы-
ніст аўтакрана, член камітэта
камсамола граца І. Пётр Самой-
ленка, мулляр Любов Барабашо-
ва з'яўляецца Вольга Ус. Нед-
аднойчы гэты дружны, праца-
віты калектыў выходзіці пера-
можцам унутрытэстайскага
рэспубліканскага і абласці-
спаборніцтва. Ен мае ўзнагароды ЦК ВЛКСМ, носяць імя
60-годдзя Ленінскага камса-
мола.

У СМІРНОУ,

сакратар камітэта

камсамола будтраст № 14

З ІМКНЕННЕМ ДА НОВЫХ ПОСПЕХАЎ

5-га снежня ў актовай зале ГДУ абліўся сход камсамоль-
скага актыву. На парадку дня стаяла пытанне «Аб удасканаль-
ванні стылю і метада работы камітэта камсамола па працоўна-
му выхаванні студэнтаў». З дакладам выступіла намеснік
сакратара камітэта ЛКСМБ, начальнік штаба працоўных спраў
Г. Шалдукова. У спрэчках на дакладу прынялі ўдзел І. Губер-
на, студэнтка 2-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта,
камісар СВА «Вікторыя»; У. Ганчарэнка, студэнт 2-га курса
філалагічнага факультэта, камандзір СВА «Праметэй»; М. Карпо-
віч, студэнт 5-га курса эканоміфакультэта, камандзір камуністычнага
атрада імя Ленінскага камсамола; Г. Лаўчак, студэнтка белла-
гічнага факультэта, камісар СВА імя М. Мароза; Д. Паўлаўец,
камандзір інтэрнацыянальнага СВА «Дружба-84»; С. Фядосен-
ка, камандзір занальнага штаба СВА, нам. начальнік штаба
працоўных спраў ГДУ; Э. Савінок, студэнтка 2-га курса ма-
тэматычнага факультэта, камандзір СВА «Сок»; А. Хлебака-
зай, студэнт 5-га курса філалагічнага факультэта, баец СВА «Ары-
ён».

У дакладзе і выступленнях на сходзе актыву адзначалісь, что
студэнткамі атрадам належыць асабільнае месца ў дзейнасці
швейнай школы, і камсамольскі патрыятычны рух студэнт-
кіх атрадаў заваяваў шырокую папулярызацію і аўтарытэт, які
дэйсцвіі сродак камуністычнага выхавання, прафесіянальнага
стажаўлення і грамадзянскага становішча.

На сходзе камсамольскага актыву гаворылася аб дасягнен-
нях зводнага студэнцкага атрада ГДУ ў працоўных семестры.
Асвянона звыш 1 мільёна рублёў капітальнай укладаннай.
Праведзена вялікая грамадска-палітычна работніца. Дасягнены
ядрэнныя вынікі, але яны малісь быць і больш важкімі. Аб
праілаках, іх прычынамі ішла размова на сходзе. Намечаны вое-
вічныя задачы на наступныя трэці працоўны семестр.

УСЕ ВЕДЫ И СІЛЫ СВАЕ АДДАДЗІМ МЫ

„ПРЫВІВАЦЬ кожнаму маладому працаўніку ўсведамленне таго, што партыя, вызначаючы перспектывы развіцьця краіны, у значнай ступені разлічвае на майстэрства, на смеласць думкі, на працоўны энтузіазм сучаснай маладзі“. Малады рабочыя станкабудаўнічага завода імя С. М. Кірава ўспрыніялі гэтыя слова з пастановы ЦК КПСС «Аб далейшым паліпшэнні партыйнага кіраваніцтва камсамолам і павышэнні яго ролі ў камуністычным выхаванні маладзі». Як

ДАВЕРАНА МАЛАДЫМ

краініцтва да дзеяння. Перад калектывам завода стаяць вілікія задачы на выпуску новых, складаных станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем. 8 камсамольска-маладзейных калектываў прадпрыемства сталі на працоўную вахту ў гонар 40-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Усе камсамольска-маладзейных калектываў ідуць з апераджэннем вытворчага графіку. У авангардзе — сацыялістычнага спаборніцтва — камсамольцы ўчастка станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем цеха № 5 (брэгадзір А. Селіх, групкамсарг Н. Кралевіч). Гэтыя камсамольска-маладзейныя калектывы стаў уладальнікамі пераходнага Чырвонага сцяга гарніку камсамола ў II квартале 1984 года. У ліку перадаўкоў таксама ўчастак таракна-рэзвальверных станкоў цеха № 3 (брэгадзір Р. Пазнякова, групкамсарг Г. Цітова) — пераможца сацыялістычнага спаборніцтва сярод камсамольска-маладзейных калектываў завода ў трэцім квартале бягучага года.

ПОСПЕХ—У ПРАЦАЛЮБСТВЕ

Наша брыгада яшчэ зусім маладая, існуе толькі чатыры гады. Але нам даверана асвяенне новай тэхнікі, прыбораў. Усе члены брыгады маюць сумежную спецыяльнасць мантажніка радыёапаратуры, пастаянна павышаюць сваё прафесіянальнае майстэрства. Усе гэта садзейнічае поспеху, датэрнізаціі выканання вытворчых заданій. Так, члены брыгады Я. Абрамовіч і А. Лапіцкі працуяць зараз ужо ў лік верасня і мая 1985 года.

Наши камсамольцы — актыўныя рэцияналізатары. За

гады XI пяцігодкі імі пададзена ў кірунку ў вытворчасць 7 распрацоўкай з эканамічнымі эфектамі калі 15 тыс. руб.

Усе члены брыгады не толькі выдатна працуць. Яны прымаюць актыўны ўдзел у грамадскіх жыцціх прадпрыемства. А. Лапіцкі, напрыклад, дапустил гарадскога Савета народных дэпутатаў член камсамольскага бюро і групы народнага кантроля цеха. А. Алёшачкін — камсарг брыгады, неаднічны абараніў спартыўны гонар завода на розных спаборніцтвах. В. Крачанка, Ю. Гарбачоў, А.

Хімакоў з'яўляюцца членамі апературы камсамольскага атракта.

Калектыв брыгады прыняў павышаць сацыялістычнага абавязацельства па дастойнай сустэрні 40-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне і з гонарамі яго выконвае.

А. ГРАМЫКА,
брэгадзір камсамольска-
маладзейнага калектыва
завода выміральных
прыбораў, лаурэат Дзяржаў-
най прэміі БССР.

Гады XI пяцігодкі з'яўляюцца з задавальненнем выконваюць іх. Гэта дапамагае скраціць прастол абсталіўвання, працаўцаў больш прадукцыйнай.

У пачатку года калектыв перайшоў на прагрэсіўную форму арганізацыі і аплаты працы — брыгады падад. Гэта яшчэ больш з'яндала дзягучат, са-дзейнічала павышаць асабістай адказнасці кожнага за агульную справу. Прадаўкіў-насцасць у брыгадзе ўзрасла да 120 прадзентаў, што дало магчымасць з пачатку года выпустыць дадаткова да плана 13 тысяч адзінак пра-

цоў.

В. АСТАШОНAK.

Працоўная ініцыятыва «Пяцігодовы план — да дня адкрыцця Сусветнага фестывалю моладзі» і студэнтаў у Москве выканана пішчадзіўкамі заданія яна выконвае амаль на 150 практычных падзеям.

Пра саўхасаўкі па працы Святланы Краскевіч на святыні ўсіх християн — Спаса-Праабражэнскім саборам — пададала некалькімі сумежнымі спецыяльнасцямі. Гледзішь на яе збоку — столькі працоўнага западу, спрыту, наеват натхненія! І планавыя заданні яна выконвае амаль на 150 прак-

тываў. Моладзі на станкабудаўнічым заводзе да-верана асвяенне самай перададой і дарагой тэхнікі. Гэта стаялі з праграмным кіраваннем, з ЭВМ, якія патрабуюць высокай кваліфікацыі рабочых. У гэтым годзе быў разгоран-зан участак станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем цеха № 3. Устаноўлена больш прадукцыйнае абсталіўванне, зменена структура кіравання ўчасткам. Працаўца тут даверылі камсамольска-маладзейнаму калектыву на чале з майстрам К. Пудоўкіным і камсарам А. Кімович. Пасля некалькіх ме-сяцаў работы работы паверылі ў свае сілы і на аснове эканамічнага разліку і сваіх магчымасцей узялі павышаныя абавязацельствы: выкананьць 4,5 гады бягучай пяцігодкі да 9 мая 1985 года.

Падтрымліваючы ініцыятыву камсамольска-маладзейнага калектыва цеха № 5 па за-лічэнню ў саставу брыгады Героя Савецкага Саюза І. В. Катуніна, напярэдадні ХХIII спра-вадзчына-выбарчы канферэнцыі КМК цеха № 3 выступіў з прапановай зацільчыць у свой калектыв Героя Савецкага Саюза Аляксандра Ісаачанкі, былога сакратара Гомельскага падпольнага гарніку камсамола, які загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Узята абавязацельства пералічыць заработную плату герояў у Фонд міру.

Справай адказнасці на задачы, вышыняючыя з праўмові К. У. Чарнепіні, — дастойна за-віршыць пяцігодку, паскорыць інтэнсіфіка-цьлю эканомікі — камсамольцы і малады ў саставе калектываў станкабудаўнічага завода выступілі з ініцыятывой адпрацаўцаў два дні чацвёртага года бягучай пяцігодкі на сэканомі-ленных паліве, матэрыялах, электра і энерга-рэсурсах.

С. АЛДОШКІН,
сакратар камітэта камсамола станкабу-
даўнічага завода імя С. М. Кірава.



НА ЗДЫМКУ: камсарг камсамольска-маладзейнай брыгады № 6 тэлеграфіста Т. Кімава.

БРЫГАДА ДРУЖНЫХ

Камсамольска-маладзейнай брыгады № 6 тэлеграфістак Гомельскай тэлеграфна-телефоннай станцыі створана па прапанове камітэта камсамола ў пачатку бягучага года. Свайм брыгадзірам мы выбрали маладога камуніста Людмілу Казлову.

З першых дзён існавання брыгады паміж усімі яе членамі ўтваралася моцная дружба, узаемадапамога. Цяпер амаль усе мы працуем з апераджэннем вытворчага графіка. Сама я выконваю норму выпрацоўкі на 128—132 працэнты. Выдаць працу ўсім на 128—132 працэнты. Выдаць працу ўсім на 128—132 працэнты.

У брыгадзе няма ніводнага адстаючага. Аднак нельга скажаць, што усё ідзе добра. Іншы раз бываюць нараканні на якасць работы, на культуру аблугаўвання абранантаў. Мы імкнёмся да таго, каб такіх выпадкаў было ўсё менш і менш. Узэйнены, што з цягам часу наша брыгада стане ўзорнай ва ўсіх адносінах.

Т. ПРЫВАЛЕНКА,
дэлегат рэйнай камсамольскай канферэнцыі.

ВЫХАВАННЕ

Разнастайныя шляхі і формы выхавання новага падада-века, фарміравання ў яго глебоўскіх патрыятычных пачуццяў, гордасці за нашу Радзіму. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце склаліся шэраг традыцыйных эфектуўных форм і метадаў ванчані-патрыятычнага выхавання студэнтаў.

Ідэйна і эмансіянальна на-сычанай формай работы з'яўляюцца Зорныя паходы. Вось ужо на прадзяй 14 гадоў яны праводзяцца ў рамках Усесаюзнага месячніка абаронна-масавай работы і прысвячаюцца буйным пады-тчным падзеям.

У гэтым годзе паход прайдзе на тэрыторыі Рэчыцкага, Петрыкаўскага, Гомельскага раёнаў і прызначаецца выбарамі на Вярхоні Савет ССР і 40-годдзю вызвалення Беларусі ад вілені-фашистскіх захопнікаў. У ходзе пахода выкарыстоўваюцца танкі, лекцыі, гутаркі, таматычныя вечары, супстрэчы з ветэранамі вай-

ны і працы, перадавікі вытворчасці, дысліпу, спартыўныя спаборніцтвы, везары адпачынку.

У кожнам раёне ёсьць ме-сцы, звязаныя з бывалымі подавігамі савецкіх людзей. На Гомельшчыне ім стала «Партызанская кірыніца» ва ўрошчыні «Чонкі», дзе у гады Вялікай Айчыннай вайны дысліпраўляўся падпольны гарнік партыі партызанскіх атрадаў «Бальшавікі». Тут зарадзіўся партызанскі рух. І ўжо стала традыцыйнай, што першакурснікі нашага ўніверсітэта штогод робяць сюды паходы.

Двойчы ў год напярэдадні г. Гомеля да імкнені-фашистскіх захопнікаў студэнты прымаюць актыўны ўдзел у лёгкакатлетычным кросе на прызы герояў-землякоў па маршруту пл. Леніна — Курган Славы на мяжы трох братав рэспублік.

Вялікай ваянні-патрыятычнай работе праводзіцца бай-



Заёсды перавыконвае зменныя заданні швачкі-матарысткі швейнага цеха № 1, камсарг камсамольска-маладзейнага калектыва панчошна-трыкотажнай фабрыкі «8 Сакавіка» Галіна Палудзінская, якую вы бачыце на гэтым здымку.

ДЛЯ РОСКВІТУ НАШАЙ ЛЮБІМАЙ РАДЗІМЫ!

ПЕРША ЧАРГОВАЙ задачай эканамічнай палітыкі партыі на сучасным этапе застаецца паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу. З ім «непарыўна» звязана рашэнне ключавых праблем эканамічнага і культурнага будаўніцтва, дасягненне сацыяльных мэт адзначаючай пляцігоддкі. Тэмпы навукова-тэхнічнага прагрэсу ў многім вызначаюцца актыўнасцю моладзі.

У пастанове ЦК КПСС «Аб далейшым паліянні парытага кіраўніцтва камсамолам і павышэнні яго ролі ў камуністычнім выхаванні моладзі» указываецца на неабходнасць сконцэнтраваць увагу моладзі на асноўных напрамках навукова-тэхнічнага прагрэсу, стварэнні і ўкаранені прынцыпів новых відаў тэхнікі і тэхнологій.

Тому камітэт камсамола Гомельскага аддзялення Беларускага навукова-даследчага геолагаразведачнага інстытута (БелНДГРІ) асаблівую ўвагу ўдзяляе навукова-тэхнічнай творчасці моладзі, дзе прайўляюцца энергія, веды, свядомыя адносіны да працы. Ставіцца мэта пера-

ўтарыць навукова-тэхнічную творчасць у адну з асноўных патраб моладзі, выхоўваць смеласць і думкі і мэры.

Прыцягаючы моладзь у барацьбу за паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу, Тэмпы навукова-тэхнічнага прагрэсу ў многім вызначаюцца актыўнасцю моладзі.

У пастанове ЦК КПСС «Аб далейшым паліянні парытага кіраўніцтва камсамолам і павышэнні яго ролі ў камуністычнім выхаванні моладзі» указываецца на неабходнасць сконцэнтраваць увагу моладзі на асноўных напрамках навукова-тэхнічнага прагрэсу, стварэнні і ўкаранені прынцыпів новых відаў тэхнікі і тэхнологій.

Тому камітэт камсамола Гомельскага аддзялення Беларускага навукова-даследчага геолагаразведачнага інстытута (БелНДГРІ) асаблівую ўвагу ўдзяляе навукова-тэхнічнай творчасці моладзі, дзе прайўляюцца энергія, веды, свядомыя адносіны да працы. Ставіцца мэта пера-

камсамол ставіць мэту — прывыць ёй імкненне да пазнання, да творчай дзеянасці, пошуку новага. З гэтай мэтай у аддзяленні створаны камсамольскі творчы мадэджерыял — калектыў па рашэнні праблем у галіне ўдасканальвання тэхналогій бурзяння, мацавання і занакінчэння сідравін пры выкарыстанні палімерных буровых растровару. Менавіта такі калектыў маладых вучоных можа гарманічна спалучаць вопыт і смеласць, нахоўваўшую творчую энергію моладзі ў патрабных напрамках.

Членамі КТМК сумесна з вядучымі спецыялістамі аддзялення ўкаранены троны на-

вуковую распрацоўку з эканамічным эффектам 143 тыс. руб. Гэтыя распрацоўкі ўключаны ў штогодовы інфармацыйны даклад Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута мінеральнай сыр'іні аб важнейшых навуко-

працы маладых супрацоўнікаў выявілі самастойнасць і творчесце мысленіе, высокую навуковую падрыхтоўку. Трэба адзначыць даследаванні І. Шаламава, Л. Бяляевай, Г. Пятровай, І. Масекавай, А. Зазулянкі. Работа КТМК

ПАД СІЛУ СКЛАДАНЫЯ ЗАДАЧЫ

камсамол ставіць мэту — прывыць ёй імкненне да пазнання, да творчай дзеянасці, пошуку новага. З гэтай мэтай у аддзяленні створаны камсамольскі творчы мадэджерыял — калектыў па рашэнні праблем у галіне ўдасканальвання тэхналогій бурзяння, мацавання і занакінчэння сідравін пры выкарыстанні палімерных буровых растровару. Менавіта такі калектыў маладых вучоных можа гарманічна спалучаць вопыт і смеласць, нахоўваўшую творчую энергію моладзі ў патрабных напрамках.

Членамі КТМК сумесна з вядучымі спецыялістамі аддзялення ўкаранены троны на-

вуковічных даследаваннях Міністэрства геалогіі СССР за 1983 год.

Плённа працујуць маладыя вучоныя над праблемай прымінення сапрапелевых буровых растровару, паліпластыння якасці прамышленых вадкасцей. Па выніках даследаванняў апублікавана 8 артыкулаў, 6 тэзісаў па дакладах, падрыхтаваны 2 залёткі на маркуючым вынаходніцтве. У зборы «Бурзянне глыбокіх разведачных сідравін на нафту і газу ў Беларусі», які выдаўшы ў бягучым годзе, уключана 12 артыкулаў нашых маладых вучоных.

Навуковая распрацоўка і

адзначана трэцій прэмійскі рэспубліканскі конкурс работ маладых вучоных па ажыўленні наўка-наукальнага асяродка. Калекту́м маладых вучоных адзначаны ўзнагароджаніем Ганаровай граматай ЦК ВЛКСМ за высокія пакажчыкі ў навукова-даследчай работе.

Нашым маладым вучоным пад сілу рашэнне самых складаных задач, і камітэт камсамола аддзялення будзе і далей удзяляць першаступенню ўвагу разы়цію тэхнічнай творчасці моладзі.

І. КУЗЬМЕНКА,
сакратар камітета
камсамола Гомельскага
аддзялення БелНДГРІ.

ЗАКАЗЧЫКІ ЗАДАВОЛЕНЫ

У атэлье Дома быту вытворчага аб'яднання індустрыі і рамонту аддзялення «Элегант» я працу ўжо дванаццаць год. Прышлася сюды пасля заканчэння вучебна-курсавога камбінату, дзе авалодала спецыяльнасцю швея.

На першых парах даводзілася цяжка. Іншы раз хадзілася знайсці другую работу. Але добра, што побач са мною аказаўся чулык, уважлівы людзі, па-сапряднаму захоплены сваёй прафесіяй. Імема яны прыйшли мне на дапамогу. Шэфства над мной узяла мадэджер, але ўжо волытная работніца Марыя Казакова. Дзілкуючы ёй я засталася ў атэлье. Пастаянную ўвагу і клопат я адчуваў і з боку ўсёй брыгады, камітэта камсамола.

З цягам часу праца і жыццё ў калектыве сталі мне ўрадаць. Цяпер я ўзначальваю камсамольска-малад-

дзежны калектыў па пашыруванні жаночага адзення, які неаднаразова выходзіў пераможцам сацыялістычнага спаборніцтва сярод камсамольца-маладзёжных брыгад, атрымаваў узнагароды. А мая праца адзначана граматай ЦК ЛКСМБ. Цяпер ужо я сама з'яўляюся настаўнікам моладзі. Мая падшэфніца Наталля Кірчова добра авалодала абрацай спецыяльнасцю і выбрана членамі брыгады групкамсаргам.

Усе мы стараемся не толькі па-ударнаму працаўцаць, якісна выконваць заказы, але і шэфствуем над прафтэхвучылішчам № 20, дзе рыхтуюць маладыя рабочыя кадры для сферы бытавога абслугування.

Праца нашай камсамольскай брыгады ацэнена высоко. Наша прафдаследчына права карыстася асацыятым кляйном. Кожны член брыгады на справе імкнецца апраўдаць гэта высокае давер'е.

В. НОВІКАВА,
брыйадзір камсамольска-
маладзёжнага
калектыву ГВА
«Элегант».



Дэлегат ХХIII раённай камсамольскай канферэнцыі Валянціна Селюкова працуе ў вучебна-курсавым камбінате швейнага вытворчага аб'яднання «Камінтар».

НА ЗДЫМКУ: В. Селюкова (на першым плане) разам з навучэнкай ВКК Л. Міненбаевой.

ПОДЗВІГАМ

цамі студэнцікі будаўнічых атрадаў. Толькі ў трэцім праўнікі семестры — 84 байцамі СВА ўніверсітэта пераўличана ў Фонд міру 25 тысяч рублёў. У ліку ганаровых байцамі СВА ГДРУ героям землякі: М. Сурнічоў, А. Жаўрук, Г. Дакутовіч, А. М. Пічук, В. Г. Масальскі і інш.

У 1981 годзе байцамі СВА «Палессе» у в. Нісімікавічы Чачэрскага раёна падавалі помнікі партызанам і членамі іх сем'яў, рассстрэляннымі фашыстамі. Будаўнічы атрад «Нашчадак» пры ўзвядзенні народніцкай ў адной з гаспадарак Рагачоўскага раёна знайшоў астани і савецкага салдата, які перанесены ў бранцовую магілу. Байцы атрада «Віцязь» падавалі помнікі камсамольцу Алегу Талубоўскому, які па-геройску загінуў пры вызваленні в. Варатынь Калінінскага раёна.

У практику работы камсамольскай арганізацыі ГДУ

трывала ўвайшлі сустэречы з ветранамі Вялікай Айчынай вайны. Каб гэта форма работы не стала будзейнай, мы стараемся яе змяніць, праводзіць не ў «чыстым выглядзе», а як саставную частку якога-небудзь мерапрыемства. Ветраны выступаўшы перад моладзю на камсамольскіх сходах, навуково-тэхнічных наўгародных, тэматычных вечарах, мітынгах, Ленінскіх уроках, грамадскіх палітычных чытаннях, занятках школы камсамольскага актыву.

Студэнты сабраны ўспаміны аўтам на ветраных вайны, якія працујуць ў Гомельскім універсітэце. Група «Пушкі» гістфіла адзінкула праўнікі невядомых воінў, захаваных у брандзі магіле ў студэнцкім парку. Зарася кончана напісанне «Летапісі Вялікай Айчынай вайны».

Студэнты дэліжыні ўніверсітэта прымаюць актыўны ўдзел у Усесаюзным экспедыцыі «Мая Радзіма — СССР». Сярэбранымі значкамі ўніверсітэце ўзнагароджаны ў чалавекі з бронзавымі — больш 50 студэнтаў.

Адзін з энтузіясту гэтай

экспедыцыі вышучынік 1982 года (чылір асістэнт кафедры ТСАЭ) эканамічнага факультэта Алег Дзямідзенка наўвядзеніем памятных месцы ў многіх раёнах Савецкага Саюза. Ен уздэльнічаў у абласнім і рэспубліканскім злётах, прымаў ўдзел у саставе дэлегаціі Беларусі ў работе IV Усесаюзнага злёту ў г. Новараціску. Алег Дзямідзенка першы і пакуль залатымі знакамі ЦК ВЛКСМ «Мая Радзіма — СССР». Сярэбранымі значкамі ўніверсітэце ўзнагароджаны ў чалавекі з бронзавымі — больш 50 студэнтаў.

Штогод групы-пераможцы агліду-конкурсу на лепшую акаадэмічную групу захаваюць на падыходзе ў гарадах: Минск, Ленінград, Кіев, Адэса, мемарыяльны комплексы «Хатынь», «Курган Славы», «Брасцкая крэпасць».

З кожным днём мільёны людзей планеты ўсё больш усведамляюць вялікую пагрозу, якая наўмы ўніверсітэтах, студэнтамі ўніверсітэтаў праводзяцца конкурсы: «Не — вайне!», «Мы за мір, і песню гэту пранясём, саб-

фліту, адстаяць мір. Пастаянна растуць рады маладых барацьбай за мір. У снежні 1981 года студэнты ўніверсітэта сталі на Вахту міру. На ініцыятыве КІДа «Саюз камсамольцаў ГДУ» — актыўны ўдзельнік «Маршу міру», у рамках якога мітынгі салдараты, маніфестацыі, працоўныя вахты. Падтрымавы ініцыятыву «Комсомольскай прафесіі», студэнты, супрацоўнікі, выкладчыкі ўніверсітэта сабралі 4200 подпісаў пратэсту, якія адпраўлены ў штаб-кватеру НАТО ў Брюсселе.

Вынік нашага ўдзелу ў Маршу міру — гэта такса-ма тысячы рублёў, пералічаныя ў Фонд міру, і актыўны ўдзел у акцыі «Я галасую за мір», тысячы подпісаў пад пісьмом Райгану, аб якім расказвалася ў адной з пераццаў Цэнтральнага тэлевізора.

Штогод з 10 на 17 лістапада, у рамках Тыдня барацьбы моладзі за мір і салідарнасць студэнтаў ўніверсітэтаў праводзяцца конкурсы: «Не — вайне!», «Мы за мір, і песню гэту пранясём, саб-

ры, па святу!», палітычнага піктаграфа і палітычнай песні, сустракі з замежнымі студэнтамі, якія вучыцаць у Годзіні.

Члены КІДа ўніверсітэта вядомыя большымі ўзнагародамі, якія прымаюць ўдзел у работе фестывалей народнай культуры ў гарадах Чарнаўцы, Харсон, Ізраіль, Казань, Яраслаўль, Сумы.

Важным фактарам далучэння моладзі да героячнага мінулага нашай краіны, яе гісторыі з'яўляюцца актыўныя ўдзельнікі праглядзы і аблімеркаванія мастацкіх фільмаў аб вайне, чыталаннікі канферэнцый.

У агліду-конкурсе абаронно-масавай і патрыятычнай работы Гомельскі ўніверсітэт неадніразова займаў першое месца ў вобласці і рэспубліцы сярод ВНУ. Ен унагароджаны вышэйшай унагароджаніем ЦК ДТСААФ СССР — «Ганаровым зна-кам» ДТСААФ СССР».

В. АСПІНЕНКА,
сакратар
камітета камсамола
Гомельскага дзяржаўнага
універсітэта.

У ЦЭХУ САЛОДКАЙ ПРАДУКЦЫ

У бягучай пяцігоддзе калекту́й камарніцкага цэха кандытарскага аб'яднання «Спартак» выпрацаўваў звыш плана калі 600 тонаў карамелі. У гэтым дасягненні значны ўклад унеслі камсамольцы. Усе яны — у авангардзе сацыялістычнага спаборніцтва. Асабістай старшынай камітета камсамола Гомельскага арганізаціі ён з'яўляўся А. Струкава, Н. Рабцева, З. Масюкевіч, Л. Гаўрыленка і многія іншыя члены ВЛКСМ.

У перыяд актыўнай падрыхтоўкі да знамінай даты — 40-годдзя вызвалення Беларусі ад нацызму-фашизму заходы ўзнагароджаніем камсамольцаў цэха спаборнічалі за права быць сфатографаванымі ля разгрому Чырвонага арганізаціі. Яго завялаала Алены Струкава, якая не толькі выдатна працавала, але і актыўна ўдзельнічала ў грамадскім жыцці.

Камсамольцы ўзехаві арганізацыі, якія народнай дружыні, два разы ў месеці, з'яўляючыся ў выхадцы на дзялянкі рабочага часу. Не застаецца не заўажанымі ні адзін рабочы дысліпін.

Мы адчуваем, што ў калектыве цэха яшчэ ёсць вялікія разервы і магчымасці, і прыкладамі ў насамані для іх рэалізацыі. Стараемся не толькі пленна працаўцаць, але і з найбуйнейшай карысцю праводзіць вольны час. У аб'яднанні створана шмат гурткоў мастацкай са-мадэйнасці. З вялікай цікаўнасцю праходзяць агліды-конкурсы, каніэрты. Ва ўсіх гэтых культурна-масавых мерапрыемствах мы прымаем актыўны ўдзел і, як правіла, дабіваемся поспеху.

Т. АЛАДЗЬКА,
сакратар камсамольскай
арганізацыі цэха.



ВУЧОБА І ПРАЦА ПОБАЧ ІДУЦЬ

Перад сярэдній школай стаяць вялікія задачы па выхаванні ў вучняў камуністычных адносін да працы, па развицію ў іх працоўных навыкі і ўменияў. Камітэт камсамолаў нашай школы сумесна з адміністрацыяй, настаўніцкім калектывам праводзіць пэўную работу па падрыхтоўцы работ дзе ў залу ў вытворчай працы. Заключаныя даговоры паміж школай і Гомельскай фабрыкай мастваў вырабаў. Дзяячыннікі пад кіраўніцтвам выкладчыцы працы В. П. Чарняковай асвоілі вышыбку сур'еватак, вырабляючы асобы дзяцей да дзіцячых сарафанаў. (на здымку ўверсе). Ствараны дзве брыгады, паміж якімі арганізавана спаборніцтва. Многія школьнікі ўжо дасканала авалодалі майстэр-

ствам вышывальшчыц. Сярод іх Блінкова, Захараніка, Валасяніна, Залускай, Дзятліва і інш. А работы 5—8 класаў у канцы мінулага года асвоілі выраб карзіны для бялізы і здзілі сваю першую прадукцыю з адзінкай «выданія» (на здымку ўнізе). Тут нам дапамаглі нашы шэфы з завода выміральных прыбораў. Цялар хлоцкі разам са сваімі настаўнікамі працуяць у зборачным і электродных цехах завода. Кожнаму вызначана рабочае месца, настаўнік.

Камсамольцы — і плянеры нашай школы жывуць па закону: «Вучоба і праца побач ідуць».

А. ЖАЛТОВА,
сакратар
камітэта камсамола
СШ № 21 г. Гомеля.



ПАМЯЦІ М. АСТРОУСКАГА

ЖЫЦЦЁ, АДДАДЗЕНАЕ БАРАЦЬБЕ

Жыццю і творчасці М. А. Астроускага прысвяцілі чытальницу канферэнцыю студэнты матэматычнага факультета ГДУ. Камітэт камсамолаў слухаў народнага ўніверсітэта маральна-эстэтычнага выхавання сумесна з бібліятэкай правілі вялікую работу па яе падрыхтоўцы.

Сярод камсамольцаў былі распрастраненыя творы М. А. Астроускага, працаваныя анкета. Задобуга да дня канферэнцыі на яе запрашаны майструніца аформленіем стенд і аўтава.

Чытальна зала ў інтэрнаце № 1 была пераўпненая. Канферэнцыю «адкрыў» сам Астроускі. Яго голас гучай у запісу на пласцінку. Пісменнік чытаў урывак аб асабістым лёсі пісменніка.

На канферэнцыі выступілі студэнты Н. Іванчаніка, Т. Давыденкі. Яны раскрылі образ Паўла Карчагіна, ідэі пафас роману «Народжаны бурай». Алена Ба-

рабанава ўсхвалявані і нахінена гаварыла аб ролі рамана «Як гартаўвалася сталь» у выхаванні моладзі ўсяго свету.

Затым пад акампанемент гітары гучала песня з фільма «Як гартаўвалася сталь»:

Я все смогу,
я кляты не нарушу
Своні дыханье
землю обгоро...

Песню спявалі ўсе. ...Астроускі жывы. Ен не-
абходны ўсім нам. На пытанне анкеты «Ці быў у тым жыцці момант, калі Паўла Карчагін прыйшоў табе на дапамогу?», многія студэнты адказаў сцвярджаць.

Застаеща ў радах камсамольцаў 80-х гадоў Паўла

быць знамінальных дат.

Перад намі стаяць задачы вялікія і складаныя, але реальні, калі з агенцтвам, з душой уязца на іх выкананне. Па ініцыятыве камсамольцаў у нас укараненыя такія формы аблуговівання, як прыём папярэдніх заказаў, аблуговіванне на даму, арганізацыя выставак-продажак кулінарных і кандытарскіх вырабаў, дзен нацыянальных кухні, сервіроўка тэматычных сталоў і г. д. Усё гэта садэйнічае палившэнню якасці прадукцыі, узорнаму аблуговіванню наших наведвальнікаў.

У нашай брыгадзе ніяма раздзялення на працэсы. Мы правішум разам, зладжана. Адзін повар можа замяніць другога або прыўсці яму на дапамогу.

Вялікую ўвагу мы ўдзяляем уласканаліўнанию тэхнілагічных прадэссаў.

Усе нашы дзяячытаки не толькі выдатныя працоўцы. Яны — актыўныя ўдзельніцы грамадскага жыцця калектыву: адстойваючы яго спартыўныя гонары, займаючыя масастай самадэйнасцю, выходзячы на дзялжурныя дружыны. А. Немічанка, Г. Астроўчанка, І. Касціхіна і іншыя дзяячытакі паказваюць астатнім прыклад у працы, грамадскім жыцці.

Наш калектыв прыкладае ўсё свае намагані, каб выкананы намечаныя планы.

Т. ЛЯВОННАВА,
повар рэстарана
«Беларусь».

НА АХОВЕ ПРАВАПАРАДКУ

Большую палавіну асабовага саставу аддзела ўнутраных спраў Цэнтральнага райвыканкама г. Гомеля складаюць камсамольцы і моладзь. Яны з гонарам выконваюць ускладзенныя на іх абавязкі па прадухіленню і раскрыцці правапарушэнняў і злачынств. У вырашэнні апература-службовых задач камсамольцы заўсёды паказываюць прыклад. Сярод іх — міліцыянеры А. Данільчанка, А. Цугаў, інспектор В. Даронька, апературыяны ўпраўлівачкамі аздзела крыміналнага вышуку Л. Пастушэнка, У. Парукаў, следчыя А. Усціменка, В. Яркавы.

Што і казаць, служба гэта нялёгкая. Яна патрабуе ўвагі і пільнасці заўсёды. Здараецца, напрыклад, такое: заканчваецца рабочы дзень, вяртаешся дамоў і раптам бачыш — нехта паквапіўся на дзяржарунае добро, хулі-

ганіць на вуліцы і г. д. Тут жа спрацуваюць прафесійныя навыкі для затрымання злачынца. Так было і ў адну з вераснёўскіх нічэй гэтага года. Міліцыянеры А. Уласенка і У. Сулкоўскі кали аднаго з дамоў па вуліцы Сялянскай пачалу звон разбітага шкла — знак аб нахінных крадзяях. Дзякуючы апературунасці і знаходлівасці работ, злачынца быў затрыманы.

Ніхто з нашых супрацоўнікаў не шкадуе ад тым, што выбраў сабе такую складаную, але гарановую прафесію. Яны добра разумеюць, што патрэбны людзям, каб аберагаць іх інтарэсы і спакой.

В. ДОМНЕНКА,
намеснік сакратара камітэта
камсамола аддзела ўнутраных спраў
Цэнтральнага райвыканкама.

ПАМНАЖАЮЦЦА СПАРТЫЎНЫЯ ТРАДЫЦЫІ


Цэнтральны раён г. Гомеля багаты сваімі спартыўнымі традыцыямі. За апошні час тут на 2,5 тысячы павялічылася колкасць юнацоў і дзяўчытак, якія прымаюць удзел у здачы норм комплексу ГПА. Усяго ж у раёне 25 тысяч камсамольцаў прымаюць удзел у здачы норм ГПА. 96% студэнтаў і школьнікаў ахоплены фізічным выхаваннем. Сёлет на 1200 чалавек павялічылася колкасць займаючыхся ў ДЮОСШ, спартыўных секціях, клубах.

Сталі традыцыйнымі фізкультурна-аздараўленчыя ме-

ропрыемствы — Дні бегуна, лыжніка, пльзу́ча, спаборніцтва на прызы газеты «Комсомольская правда», клубаў ЦК ВЛКСМ «Залатая шайба» і «Скураны мяч».

У апошні час далейшае развіцце атрымалі такія віды спорту як бацацца, волейбол, тэніс, прадстаўнікамі якіх з'яўляюцца члены зборных каманд нашай краіны. За мінулы год у раёне падрыхтавана 3068 спартысменаў-разраднікаў, 126 кандыдатаў у майстры спорту, 27 майстров спорту. У лютым бя-

гучага года прайшоў Усесаюзны дзень лыжніка, у якім прынялі ўдзел 1300 камсамольцаў, з іх больш 600 здзялі нормы комплексу ГПА па лыжках (на здымку).



У Цэнтральным раёне добра спартыўная база: два стадыёны, плавальні, басейн, восем ціраў, 43 спортплощадкі, больш 50 спартыўных збудаванняў.

С. МУЗЫЧКИН,
загадчык аддзела
камсамольскіх арганізацый
Цэнтральнага РК ЛКСМВ.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.